

ШАШКІ («Звезда») Выход № 75

У пачатку кастрычніка ў пасёлку Харынец-Здруй (Польшча) праходзіў маладзёжны камандны чэмпіят свету па шашках-100.

Вызначыліся беларускія зборныя. Дзяўчаты (Яна Якубовіч, Яна Лазовік, Вікторыя Нікалаева) занялі другое месца. Юнакі (Міхалі Семянюк, Іван Трубінкаў, Георгій Вайдзёрка) заваявалі бронзавыя медалі. Лідар каманды Міхалі Семянюк паказаў абсалютна найлепшы вынік сярод усіх удзельнікаў.

У першыя выхадныя кастрычніка ў Стоўбцах прайшоў рэспубліканскі турнір па шашках-64 «Дружба». Пераможцам выйшаў майстар спорту з Маладзечна Аляксандр Барташ, другім фінішаваў майстар Вячаслаў Палянскі (Мінск), на трэцім месцы кандыдат у майстры Аляксандр Аніска (Слонім). У жаночым заліку першае месца ў майстра Марыны Навіцкай (Мар’іна Горка).

Для самастойнага рашэння прапануюцца кампазіцыі, складзеныя ўкраінскім

шашачным кампазітарам У. Кручковым (г. Кагарлык, Кіеўская вобласць).
№ 75



- Белыя простыя шашкі:** b6, c5, c7, e5, e7, f6, h6 (7)
Чорныя простыя шашкі: a3, a7, b2, b4, d8, e3, g3, h8 (8)
№ 76
Белыя простыя шашкі: 23, 24, 28, 30, 32, 38, 41 (7)
Чорныя простыя шашкі: 8, 10, 11, 17, 21, 35, 39, 44 (8)
№ 77
Белыя простыя шашкі: 17, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 34, 39 (9)
Чорныя простыя шашкі: 8, 13, 18, 26, 40, 41, 42, 45 (8)

Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць.

Прозвішчы чытачоў, якія дашлюць правільныя адказы, будуць апублікаваныя.

Праверце свае рашэнні: Выход № 74 ад 26.10.2018.
№ 71 1... 2430 2. 3423 2228 3. 3313 0846+
№ 72 f8, g3, g5, b4!, d8, g1+

№ 73 e5, c3, g3, a7+
3 лістоў чытачоў: «Прыгожыя, вытанчаныя кампазіцыі», — піша У. Панько. «Дзякуй за рубрыку «Шашкі», — выказвае падзяку У. Статкевіч. Дакладныя адказы даслалі В. Дударэвіч (в. Новая Мыш Баранавіцкага раёна), Ф. Карпей (Мядзел), У. Статкевіч (п. Зяленый Бор Івацэвіцкага раёна), У. Панько (Камянец), І. Ананіч (Гродна), А. Шурпін (Івянец), В. Ваўчкоў (Маладзечна), П. і В. Шульгі, А. Ліцвінаў (усе — Мінск), В. Таўкачоў (Клімавіцкі раён), У. Бандарык (Мінскі раён).

Пішыце на адрас: газета «Звезда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, 220013, г. Мінск, e-mail: info@zviazda.by, або vorush@yandex.ru
Віталь ВАРУШЫЛА, майстар спорту.

Космас пад купалам

На «Мінск-Арэне» пачаўся мантаж сцэны міжнароднага дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне-2018».

Тэхнічная каманда Белтэлерадыёкампаніі ўстанаўлівае дэкарацыі, светлавое і гукавое абсталяванне для маштабнага шоу, фінал якога пройдзе 25 лістапада. Паводле задумы арганізатараў, дзіцячае «Еўрабачанне» будзе мець дзве сцэны: вялікую і малую, звязаныя паміж сабой мастам, а доўгія подыумы цераз танцпляцоўку будуць праходзіць у глядзельную залу. Прэс-цэнтр, індывідуальныя грымёркі ўдзельнікаў і агульны хол прафесіяналаў стылізуюць пад зорнае неба (нагадаем, сёлета міжнародны творчы форум пройдзе пад дэвізам Light Up! — «Запальвай!»), купал арэны аформіць шмат’яруснымі святлодыёднымі жырандолямі, а грынрум будзе нібыта «лунаць» у гэтым небе.

Бліжэй да конкурсу — а за тыдзень да фіналу ў нашу краіну прыедуць 19 дэлегацый з іншых краін-удзельніц — у спартыўна-забаўляльным комплексе вырасце цэлы горад, або, як гавораць у дырэкцыі шоу, «сонечная сістэма дзіцячага «Еўрабачання».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ**Сядзі і глядзі****КІНО З ІМЕМ**

«Зямля Саннікава» «Беларусь 3», 12 лістапада

Схаваную сярод арктычных льдоў зямлю многія лічылі міфам. Палітычны ссыльны Ільін у кампаніі некалькіх авантурыстаў пры фінансавай падтрымцы багатага прамыслоўца знайшоў гэты загадкавы край, аднак высветлілася, што той неўзабаве будзе знішчаны землятрусам. Ці ўдасца экспедыцыі дасягнуць мацерыка і папярэдзіць катастрофу?..

Раману Уладзіміра Обручава, які стаў асновай савецкага прыгодніцкага фэнтэзі, ужо больш чым 90 гадоў, фільму — 45. А глядзіцца ён нават сёння — на адным дыханні.

«Фурцава. Легенда пра Кацярыну» АНТ, з 12 лістапада

Ткачыха з Цвярской губерні Кацярына Фурцава прайшла няпросты шлях — ад апантанай камсамолкі да адной з самых уплывовых жанчын Савецкага Саюза, члена Прэзідыума ЦК КПСС і міністра культуры. Яна перажыла крамлёўскія інтрыгі і разлад у сям’і, кар’ерны ўзлёт і здрадніцтва блізкіх. Пры ёй першую прэмію конкурсу імя Чайкоўскага атрымаў піяніст Ван Кліберн, а Маскоўскі кінафестываль схіліўся перад Федэрыка Феліні, адкрыўся цырк на праспекце Вернадскага і дайшла да гледача «Каўказская палонніца»...




«Загадкавая гісторыя Бенджаміна Батана» TV1000, 13—14 і 17 лістапада

Галоўны герой нарадзіўся... ва ўзросце 80 гадоў. Усе былі ўпэўненыя, што хлопчык неўзабаве памрэ, але ён пачаў маладзец, насуперак законам біялогіі. Шлях Бенджаміна Батана пачаўся ў 1918-м у Новым Арлеане і быў поўны самых розных драматычных падзей, ён сустраў сваё каханне, аднак не здолеў спыніць час, таму пераматаў сваю ўласную стужку жыцця ў адваротным парадку да самага канца.

«Ральф» «Беларусь 2», 17 лістапада

Ральф — другасны персанаж васьмібітнай камп’ютарнай гульні, які ўжо 30 гадоў жыве ў гульнявым аўтамаце і разбурае бяскончую будоўлю майстра на ўсе рукі Фелікса. Але аднойчы яму надакучыла быць недалёкім ліхадзеем — і ён збег у іншыя аркадныя гульні, каб даказаць, што таксама можа быць героем. Ральф прымярае на сябе чужыя ролі ў гонцы за ўзнагародамі, але ў рэшце рэшт аказваецца там жа, дзе пачынаў свой шлях, — праўда, ужо ў іншым статусе.



«Вікторыя» «МІР», 18 лістапада

Серыял расказвае пра раннія гады праўлення брытанскай каралевы Вікторыі, ад моманту яе ўзыходжанна на трон у 18-гадовым узросце да шлюбу з прынцам Альбертам (дарэчы, шлюбы іх дзевяціна дзяцей з прадстаўнікамі каралеўскіх родаў іншых краін прынеслі Вікторыі неафіцыйны статус «бабулі ўсяе Еўропы»). Стваральнікі чарговага баёпіка відэвішчна, пераканаўча і разам з тым даволі дакладна з гістарычнага пункту гледжання перадаюць падзеі знакамітай Віктарыянскай эпохі.

Тэлесеткі**НІЧОГА ЛІШНЯГА**

Гэты праект тэлеканал АНТ ананасаваў больш як паўгода таму, але толькі ў лістападзе ён даспеў да эфіру. Ужо на гэтым тыдні кіраўнік канала Марат Маркаў прадставіў прэм’еру — аўтарскую праграму ў фармаце вялікіх інтэрв’ю: топ-персоны ў розных сферах, у тым ліку ключавыя фігуры беларускай і замежнай палітыкі, зладзённыя тэмы, незвычайныя дэкарацыі і ўласная адказнасць за якасць і праўдзівасць той інфармацыі, якую атрымаюць гледачы.

«Калі людзі будуць гаварыць толькі тое, што сапраўды ведаюць, на зямлі стане надзіва ціха. Гэты пасыл і стаў ідэалагічным



базісам майго новага праекта «Маркаў. Нічога асабістага», — сцісла пераклавае аўтар і вядучы змест праграмы. На канале дадаюць, што выходзіць яна будзе не толькі строга па чацвяргях, а ў залежнасці ад інфармацыйнай насычанасці тыдня, магчыма, і пазапланова.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

УП «Мінская волна»
220039, г. Мінск, ул. Чкалова, д. 5
Рекламная служба: (017) 228-13-44
e-mail: reklamamv@mail.ru
www.mvradio.by

97,4 FM - Мінск, Лагойск, Смалевічы, Жодна 102,4 FM - Мінск
102,6 FM - Крука 104,2 FM - Барысав
104,8 FM - Камуль, Станіслаў, Несань, Юнак, Вяртаньне
105,3 FM - Савітскі, Стрыж, Стрыж, 105,5 FM - Вяртаньне
106,4 FM - Стрыж, Гора 107,4 FM - Мінск

Хорошее радио — для хороших людей!

**Не кідай сеянку ў сажалку**

Штотыдзень у эфіры тэлеканала «Беларусь 3» тэлевіктарына «Размаўляем па-беларуску». Для таго каб стаць яе ўдзельнікам, неабходна зайсці на сайт tvrgomel.by або 3belarus.by і праз банер «Размаўляем па-беларуску» запоўніць заяўку на каманду з трох чалавек. Ну, а праверыць сваё веданне роднай мовы пасля таго, як праграма выйшла ў эфір, можна з дапамогай «Звяды». Ці ведалі вы, што:

- сеянка** (адно са знач.) — насенне, клубні, прызначаныя для пасеву;
 - сажалка** — штучны вадаём;
 - гартваць** — надаваць цвёрдасць металу;
 - дзірванець** — зарастаць травой;
 - кплівы** — той, які любіць насміхацца;
 - прынадны** — прывабны, спакуслівы;
 - тачыць лясы** — займацца пустымі размовамі, пустасловіць (беларускія адпаведнікі: *ліць ваду, малоць языком*; рускія: *разводить тары-бары, толоць воду в ступе*);
 - на скрут галавы** — 1) вельмі хутка, імкліва бегчы, уцякаць і да т. п.; 2) не думаючы, неабачліва нешта рабіць (беларускія яшчэ скажуць: *без аглядакі, без памяці*; рускія: *во все лопатки, с кондачка*).
 - Паўторы выпускаў тэлевіктарыны** — у ранішнім эфіры «Беларусь 3» **кожную суботу.**
- Ірына АСТАШКЕВІЧ.**